



ЗЕНА ПРАДСТАВІЦЬ
БЕЛАРУСЬ
НА «ЕЎРАБАЧАННІ-
2019»

12



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

ЧЭМПІЁНКА
ПА БОДЗІФІТНЕСЕ –
ПРА ЖЫЦЦЁ

13



12

САКАВІКА 2019 г.

АЎТОРАК

№ 46 (28913)

ЦЫТАТА ДНЯ



**Аляксандр ЦЕРАХАЎ,
міністр
жыллёва-камунальнай
гаспадаркі:**

«Дырэктывай № 7 «Аб удасканаленні і развіцці жыллёва-камунальнай гаспадаркі краіны», якую нядаўна падпісаў Прэзідэнт Беларусі, прадугледжваецца, што да 2025 года 100 % спажываючай будзе забяспечана якаснай пітной вадой. Цяпер ідзе чацвёрты этап праграмы «Чыстая вада». Мы ствараем эканамічна нявыгадныя ўмовы для арганізацый водаправодна-каналізацыйнай гаспадаркі пастаўляць няякасную ваду. Прынята раішэнне аб паэтапным фінансавым пакаранні арганізацыі за тое, што яна не прымае мер для таго, каб паставіць людзям чыстую ваду. Сёлета гэта 10-працэнтная зніжка, якую трэба будзе даць, калі вада няякасная. У наступным будзе 20 %, яшчэ праз год яна дасягне 30 %. Фактычна для любога водаканала сёння ствараецца эканамічны механізм прымуся і стымулявання таго, каб аказваліся якасныя паслугі».

Фота Анатоля КІЕШЧУКА


Дранікі на калодзе



Жыхаркі вёскі Радзюкі Шаркаўшчынскага раёна Ганна ІВАНКІЎ і Валянціна АБРАМАВА часта ўдзельнічаюць у народных святах і дэманструюць на адкрытым паветры адмысловы мясцовы спосаб прыгатавання бліноў і дранікаў на запаленай калодзе. Дарэчы, гэтыя жанчыны — прыхільніцы захавання традыцыі і папулярызаванні мясцовых страў, удзельніцы вясковага аматарскага клуба нацыянальнай кухні «Груца». Гэтым разам Ганна і Валянціна частавалі дранікамі па-радзюкоўску на Масленіцу ў райцэнтры.



КОРАТКА

- Інфляцыя ў Беларусі ў лютым складала 1,3 %.
 - Парк сямейных дрэў закладуць гэтай вясной у Гомелі не менш чым на 5 га.
 - 8 сакавіка ў Мінску адбыўся жаночы забег Beauty Run.
- 
- 3 10 сакавіка цэны на аўтамабільнае паліва павялічыліся на 1 капейку: кошт АІ-92 склаў 1,46 руб., АІ-95 — 1,57, АІ-98 — 1,78, ДП — 1,57.
 - «Фінал чатырох» гандбольнай СЕНА-лігі, у якім прыме ўдзел БГК імя А. П. Мяшкова, у гэтым сезоне адбудзецца ў Брэсце 2 і 3 красавіка.

Сацыяльны ракурс

У ЦЭНТРЫ ЎВАГІ — ЗАРОБКІ ПЕДАГОГАЎ

...пастаўлена задача павялічыць іх удвая да 2025 года

«Павышэнне прэстыжу прафесіі педагога і прыцягненне ўвагі да пытанняў, якія з'яўляюцца вызначальнымі ў сферы працы, заўсёды застаюцца прыярытэтным напрамкам у дзейнасці галіновага прафсаюза», — падкрэсліў на сумеснай з Міністэрствам адукацыі калегіі старшыня ЦК Беларускага прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі Аляксандр БОЙКА.

ЗАМЕНА КАЛЕГІ ЯК ЗВЫШУРОЧНАЯ ПРАЦА

Дзякуючы сумеснай рабоце Міністэрства адукацыі і Цэнтральнага камітэта прафсаюза за апошні час былі ўнесены важныя змяненні ва ўмовы ажыццяўлення даплат маладым спецыялістам, у інструкцыю па атэстацыі педагагічных работнікаў, тыпавыя штаты і нарматывы колькасці работнікаў устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі, сацыяльна-педагагічных цэнтраў і інстытутаў развіцця адукацыі...

СТАР. 4

БЕЗ СЛОЎ,

але з павагай і скрупулёзнасцю ў Гомелі вучаць глуханямых дзяўчат новай прафесіі



Дырэктар ПУП «Метэарыт Плюс» Аксана ШАЎЧЭНКА.

Наталля Мінава не чую з нараджэння. За 32 гады жыцця яна асвоіла прафесію цырульніка і візажыста. Пры гэтым з задавальненнем робіць усё рукамі. Вяжа, завушніцы з пацерак робіць... А зусім нядаўна жанчына пачала працаваць швачкай на прыватным прадпрыемстве. Дарэчы, гэтай прафесіі яе там жа і навучылі. Наўмысна набралі групу дзяўчат, якія не чуюць, паўгода займаліся з імі прафесійна і нарэшце «выпусцілі» з урачыстым уручэннем сертыфікатаў.

СТАР. 5

ISSN 1990 - 763X



Падпішыся на «Звязду» – і выйграй карысны приз!

Пачалася падпіска на II квартал 2019 года

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ – БУДЗЕ ЦІКАВА!